

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
БЕЛАРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ:  
ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
И НАУЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ**

**Сборник научных статей,  
посвященных 140-летию со дня рождения  
академика В. И. Пичеты**

Минск  
Издательский центр БГУ  
2018

2. Зеленов М. В. Академия наук СССР и ЦК ВКП(б). 1927–1930 // Исторический архив. 1997. № 4. С. 133–134.
3. Кнорын В. Аб рашаочных дробязях у вялікім пытанні // Савецкая Беларусь. 1928. 19 красавіка; Рабочий. 1928. 19 апреля.
4. Кореневский И. Роль Белорусского Государственного Университета в подготовке кадров (К 10-летию БГУ 1921–1931 гг.) // Десять лет Белорусского Государственного Университета. 1921–1931 гг. Издание правительской комиссии по празднованию десятилетия высшей школы в БССР. Минск, 1931. С. 9–20.
5. Литвин А. Л. Без права на мысль. (Историки в эпоху Большого террора. Очерки судеб). Казань: Татарское кн. изд-во, 1994. 191 с.
6. Национальный архив Республики Беларусь (далее – НАРБ). Ф. 4–п. Оп. 1. Д. 4601. Протоколы сведения и другие материалы БГУ. Ліст рэктара БДУ У. І. Пічэты ў Наркамасветы БССР ад 11 чэрвеня 1928 г.
7. НА РБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 751. Воспоминания Перцева датированы 1941 г.
8. НА РБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 161. Постановления Наркомпроса БССР. Протоколы заседаний правлений БГУ.
9. Об улучшении подготовки новых специалистов (Резолюция пленума ЦК ВКП(б) от 12/VII 1928.) / Директивы ВКП(б) по вопросам просвещения / Ин-т планирования и организации нар. образ. 3-е изд., пересм. и доп. Л. ; М. : Народный ком. прос. РСФСР, Огиз, 1931.
10. Укрупнения требует логика истории (Беседа с ректором БГУ, проф. В. И. Пичетой) // Звезда. 1924. 14 марта.
11. Интелектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего образования (1919–1941). Минск : БГУ, 2017. 303 с.

## ***Сыцько К. В.***

*Цэнтральны навуковы архіў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (г. Мінск, Рэспубліка Беларусь)*

### **ДАКУМЕНТЫ АБ ДЗЕЙНАСЦІ У. І. ПІЧЭТЫ Ў ІНБЕЛКУЛЬЦЕ І АН БССР (Па матэрыялах фондаў ЦНА НАН Беларусі)**

Сёння Цэнтральны навуковы архіў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі змяшчае ў сваіх фондах каля 60 тысяч адзінак захавання, вялікая колькасць з якіх прысвечана прафесійнай дзейнасці прадстаўнікоў айчыннай науки. Так, з названага аб'ёму 23 тысячи адзінак з'яўляюцца асабістымі справамі навукоўцаў. Сярод дадзеных гістарычных крыніц можна адзначыць матэрыялы, прысвечаныя выбітнаму прадстаўніку айчыннай гістарычнай науки акадэміку Уладзіміру

Іванавічу Пічэце. Амаль заўжды дадзеная асаба асацыюеца з заснаваннем Беларускага дзяржаўнага універсітэта, а таксама са станаўленнем беларускай савецкай гісторыяграфіі [1, с. 90]. Аднак не менш важную ролю Уладзімір Іванавіч адыграў у працы Інстытута беларускай культуры. У дадзеным артыкуле разглядаюцца матэрыялы, прысвечаныя дзеянасці акадэміка Пічэты ў Інбелкульце і Акадэміі навук БССР. Документы, датычныя памянёной асобы, сканцэнтраваны ў некалькіх архіўных фондах – 1 (Прэзыдыум), 1а (Аддзел навуковых кадраў), 2 (Асабістыя справы навукоўцаў), 67 (Інстытут беларускай культуры).

Найбольшая частка матэрыялаў, якая захавалася ў ЦНА НАН Беларусі, прысвечана дзеянасці Уладзіміра Іванавіча ў Інстытуце беларускай культуры. З дадзеных гістарычных крыніц вынікае, што Пічэта з'яўляўся адным з рухавікоў працы гісторыка-археалагічнай секцыі, а з сакавіка 1925 – яе старшынёй [10, арк. 14]. Ён актыўна выступаў з навуковымі дакладамі і прамовамі. Так, у фондах архіва захаваліся абвесткі аб выступах Пічэты з дакладам «Губернатарская ўлада аб сялянскіх рухах 1905 г.» [13, арк. 53–53 адв.]. На першым пасяджэнні секцыі ў лютым 1924 г. У. І. Пічэта ўдзельнічаў у дыскусіі, прысвежанай пытанням рэстытуцыі беларускіх архіваў і адзначаў, што ў 1919–1921 гг. архіўныя зборы з былых Віцебскага і Віленскага архіваў старожытных актаў, якія цікавілі сяброў Інбелкульта, знаходзіліся ў Яраслаўлі. Цікава, што Уладзімір Іванавіч акцэнтаваў асаблівую ўвагу на tym, што займацца пытаннямі пошуку вывезеных каштоўнасцей павінны прафесійныя архівісты з Галоўархіва, а не Інбелкульт [13, арк. 7–7 адв.]. Спрабы вярнуць беларускія гістарычныя крыніцы не былі паспяховымі. У прыватнасці, у 1927 г. з загадчыкам Яраслаўскага архіва К. Сакаловым ліставаўся акадэмік Я. Ф. Карскі. У адказе на імя Карскага адзначана, што вялікая частка архіўных дакументаў, што цікавілі беларускі бок, стала ахвярай вандалаў, якія пасеклі сцелажы на дровы і выкарыстоўвалі гістарычныя крыніцы на гаспадарчыя патрэбы. Нешматлікія захаваныя матэрыялы, паводле ліста Сакалова, былі перавезены ў Маскву [2, арк. 1–3].

Шэраг гістарычных крыніц ЦНА НАН Беларусі адлюстроўваюць працу У. І. Пічэты ў 1924–1926 гг. у складзе разнастайных камісій, у прыватнасці рэдакцыйнай, якая займалася пытаннямі карэкцыі і рэдакцыі кніг сяброў Інстытута [13, арк. 7]; камісіі па падрыхтоўцы з'езду навуковых працаўнікоў у галіне беларусазнаўства [10, арк. 10]; гісторыка-археалагічнай (якую варта не бlyтаць з аднайменнай секцыяй) па галіне гісторыі [13, арк. 73]. Асобна варта выдзеліць пратакол аб

уключэнні Уладзіміра Іванавіча ў склад Навуковай рады Інбелкульта [14, арк. 72].

Асаблівай увагі заслугоўваюць матэрыялы, прысвечаныя г. зв. «Скарынінскай» юбілейнай камісіі, створанай у 1924 г. У яе складзе апрач У. І. Пічэты былі такія прадстаўнікі беларускай навукі, як В. Друшчыц, Я. Дыла, М. Піятуховіч, М. Шчакаціхін, Я. Лёсік, Я. Дыла, З. Жылуновіч, С. Кацэнбоген. Перад навукоўцамі стаяла задача падрыхтоўкі да святкавання 400-годдзя з моманту выходу першай беларускамоўнай кнігі. Прафесар Пічэта з першых дзён узнічаліў працу памянёнай камісіі. На падставе аналіза захаваных гістарычных крыніц можна казаць аб тым, што Уладзімір Іванавіч з'яўляўся адным з рухавікоў ідэі сакралізацыі і мемарыялізацыі памяці аб Ф. Скарыне. Так, менавіта ён на пасяджэнні 16 чэрвеня 1924 г. упершыню актэнераваў увагу на неабходнасці адлюстравання асобы Скарыны як пэўнага сімвала беларускай культуры і гісторыі [14, арк. 49]. Аб зацікаўленасці з боку Пічэты ў навуковым даследаванні спадчыны беларускага першадрукара сведчыць той факт, што чатыры з 12 артыкулаў у зборніку «400-лецце беларускага друку», выдадзенага ў Інбелкульце, належалі менавіта яго аўтарству [3, с. 312]. Цікавым з'яўляецца таксама тое, што ў 1930-я гг., калі скрынізнаўства стала фактычна забароненым, прафесар Інстытута імя К. Лібкнекта А. А. Савіч даў навуковую харктарыстыку на працы У. І. Пічэты, у якой цалкам адсутнічалі звесткі аб артыкулах, прысвеченых Ф. Скарыне [11, арк. 20–27].

З пратаколаў пасяджэнняў разнастайных камісій, захаваных у фондзе 67 Цэнтральнага навуковага архіва, вынікае, што асока Уладзіміра Іванавіча з'яўлялася вялікім аўтарытэтам сярод сяброў Інбелкульта. Так, менавіта ён хадатайнічаў аб звароце да Прэзідымума ІБК для выдзялення Я. Дыле і В. Друшчыцу грашовых сродкаў на паездку ў Москву з мэтай працы ў архівах [13, арк. 28]. Уладзіміра Іванавіча прасілі аб тым, каб ён вёў перагаворы з вядучымі антраполагамі і археолагамі краіны з мэтай пошука кіраўнікоў для археалагічных экспедыцый Інбелкульта [13, арк. 7].

У чэрвені 1924 г., падчас абмеркавання рэарганізацыі секцыі і падсекцыі Інстытута, выступіў М. Шчакаціхін, які прапанаваў стварыць этнографічную падсекцыю гісторыка-археалагічнай секцыі. З іншага боку выступіў У. І. Пічэта, які актэнераваў сваю ўвагу на тым, што прадмет этнографіі блізкі да прадметаў гісторыі і археалогіі, з прычыны чаго асобную структурную адзінку, якая б займалася толькі этнографіяй, ствараць не варта. У выніку абмеркавання была прынята ідэя Пічэты [13, арк. 30].

Сябры Інстытута Беларускай культуры шмат увагі надавалі друку крыніц па гісторыі Беларусі. У прыватнасці, на пасяджэннях гісторыка-археалагічнай камісіі ў кастрычніку і лістападзе 1924 г., якія прыйшли з непасрэдным удзелам Уладзіміра Іванавіча, распрацоўваўся план выдання зборніка па крыніцаўстве Беларусі ў 14 выпусках. Памер кожнага з выпускаў – 2–3 аўтарскія аркушы. Камісія адзначала, што студэнты Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта не маюць гістарычных крыніц для працы, што амаль спыняе магчымасці весці заняткі. Падобная «беларуская бібліятэчка», на іх думку, рабіла б працэс навучання больш якасным. У дадзеным выпадку на У. І. Пічэту ўсклалі абавязкі рэдагавання тома, прысвечанага цэхавым уставам [13, арк. 58–58 адв.]. Як вынікае з дакументаў Інбелкульта, а пазней і Беларускай акадэміі навук (БАН), рэалізацыя дадзенай задумы пастаянна адкладалася з-за недахопу грашовых сродкаў. Калі ў 1930 г. Акадэмія навук СССР запланавала фундаментальную працу, прысвечаную археаграфічнай апрацоўцы і выданню крыніц, якія датычацца гісторыі савецкіх нароўдаў, да працы планавалася прыцягнуць і беларускіх гісторыкаў. У выніку 6 мая 1930 г. Беларуская акадэмія навук ухілілася ад працы, аргументаваўшы гэта адсутнасцю грашовых сродкаў на падобнае выданне. Разам з тым былі прызначаны асобы, якія павіны былі ўдзельніцаць у гэтым археаграфічным праекце на ўзроўні кансультаций – Дз. І. Даўгяла і У. І. Пічэта [17, с. 214].

У перыяд 1927–1928 гг. навуковая супольнасць рыхтавалася да рэарганізацыі Інстытута беларускай культуры ў БАН. Ва Уладзіміра Іванавіча запрасілі яго аўтабіографію для ўключэння ў склад першых акадэмікаў. Нажаль, у фондах ЦНА НАН Беларусі захаваліся толькі фрагменты жыццяпісу, зробленыя, па ўсёй бачнасці, рукой стэнаграфісткі [16, арк. 150]. На дадзеную думку наштурхоўвае той факт, што поchyрк супадае з тым, якім напісаны біяграфіі А. Ясінскага і І. Замоціна, а таксама памылка ў даце нараджэння – 1778 замест 1878 г. Аб важнасці Пічэты для беларускага акадэмічнага асяродку ў гэты перыяд сведчыць той факт, што Уладзімір Іванавіч знаходзіўся ў складзе 24 асоб, якім выслалі персанальныя запрашэнні на урачыстае адкрыццё БАН [16, арк. 167].

Да перыяду дзейнасці У. І. Пічэты ў 1930-я – пачатку 1940-х гг. адносіцца невялікая колькасць матэрыялаў, што захаваліся у фондах Цэнтральнага навуковага архіва. Перадусім, гэта асабовыя спісы першых акадэмікаў [5, арк. 17], а таксама газетныя выразкі і копіі дакументаў ад 3 снежня 1930 г. аб выключэнні гісторыка са складу пра-

вадзейных сяброў Беларускай акадэміі навук у сувязі са «шкоднай контррэвалюцыйнай» дзеянасцю ў складзе групы акадэмікаў, у якой таксама былі В. Ю. Ластоўскі, Я. Ю. Лёсік, С. М. Некрашэвіч, Г. І. Гарэцкі, А. Д. Дубах [4, арк. 5].

Важнай крыніцай аб дзеянасці прафесара Пічэты ў 1940-я гг. з'яўляецца яго асабістая справа, якая захоўваецца ў фондах ЦНА НАН Беларусі. Дадзены комплекс дакументаў займае 39 аркушаў і ўключае ў сябе аўтабіографію, спіс асноўных прац, водгук на працы ад імя А. А. Савіча, анатацыю прац, асноўны звесткі аб месцажыхарстве. Па ўсёй бачнасці, асабістая справа Уладзіміра Іванавіча фарміравалася ў 1945 г. Аб гэтым гаворыць тое, што апошнім атрыбутаваным дакументам з'яўляецца лісток са звесткамі аб месцажыхарстве, падпісаны О. К. Кедравым-Зіхманам 3 лютага 1945 г., а апошній працай, указанай у бібліографічным спісе – артыкул «Багдан Хмяльніцкі», які выйшаў у 1944 г. [11, арк. 1–39]. У фондах архіва захаваўся таксама шэраг матэрыялаў, прысвяченых выплаце заробкавай платы, перадачы асабістых бухгалтарскіх картак падчас перыяду знаходжання прафесара ў Ташкенце ў 1943 г. і г. д. [9, арк. 94].

Некаторыя звесткі аб акадэміку У. І. Пічэце нясе асабістая справа яго дачкі, Ксеніі Уладзіміраўны, захаваная ў фондах ЦНА НАН Беларусі. К. У. Пічэта ўзгадвае аб бацьку ў некалькіх месцах аўтабіографії, складзенай у 1943 г. У прыватнасці, ёсць згадкі аб тым, як яна разам з маці выехала ў 1910 г. у Лазану (Швейцарыя) па месцы навучання апошній, але ўжо ў 1911 годзе Уладзімір Іванавіч прывёз дачку ў Москву. У кастрычніку 1941 г., калі акадэміка Пічэту эвакуіравалі з Москвы ў Ташкент, ён таксама ўзяў дачку з сабой, пасля чаго яна ўладкавалася на працу перакладчыкам у структурах эвакуіраванай у той жа горад АН БССР [12, арк. 4–5].

Документы Цэнтральнага навуковага архіва сведчаць, што ў гады Другой сусветнай вайны Уладзімір Іванавіч працягваў сваю працу па гісторыі Беларусі. У прыватнасці, ён пісаў планавыя тэксты па некалькіх тэмах, сярод якіх самай буйной можна назваць «Паходжанне феадальных адносін у Вялікім княстве Літоўскім», ахапіўшую перыяд XII–XVI стст. Дадзеная тэма была сумежнай з працай А. П. Пьянкова, які пісаў аб феадальных адносінах у Паўночна-Усходній Русі ў той жа перыяд [6, арк. 20–21]. Як вынік, у 1941 г. навукоўцы працавалі разам над фундаментальнай тэмай «Крыніцы гісторыі БССР». У дадзенай працы планавалася даць агляд гістарычных крыніц, звязаных з Беларусью, пачынаючы ад старажытных часоў да Кастрычніцкай рэвалюцыі. Як

адзначалася ў праспекце навуковай тэмы па стане на 1941 г., не было створана ніводнай працы падобнага характара як у БССР, так і ў СССР у цэлым. Уладзімір Іванавіч прапаноўваў выкарыстоўваць напісаны тэкст у якасці дапаможніка для студэнтаў, аспірантаў і выкладчыкаў. Крыніцы па гісторыі Беларусі планавалася разбіць на пяць раздзелаў: крыніцы першабытна-абшчыннага ладу; крыніцы па гісторыі усходніх славян і ўсталявання ў іх класавага грамадства; крыніцы па гісторыі Полацкай і Тураўскай земляў; крыніцы па гісторыі «ўсталявання літоўскага панавання» XIII–XVI стст.; крыніцы па гісторыі «барацьбы беларускага народа супроты польскіх паноў» XVI–XVIII стст. [7, арк. 52–53]. Можна казаць, што Уладзімір Іванавіч Пічэты планаваў стварыць першы фундаментальны сістэматызаваны падручнік па крыніцазнаўстве Беларусі.

Такім чынам, у фондах Цэнтральнага навуковага архіва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі адклаўся адносна невялікі комплекс дакументаў, прысвежаных дзеянасці акадэміка У. І. Пічэты. Дадзеныя гістарычныя крыніцы праліваюць святло на працу Уладзіміра Іванавіча ў складзе секцый Інстытута беларускай культуры (гісторыка-археалагічнай, секцыі па падрыхтоўцы з'езду беларусазнаўцаў, рэдакцыйнай і «Скарынінскай» юбілейнай секцыі), яго навуковыя ідэі адносна развіцця беларускай гістарычнай навукі, у тым ліку ініцыятывы па выданні гістарычных крыніц. З дапамогай памянёных матэрыялаў можна аналізуваць той уплыў, які аказвала асоба Пічэты на сяброў Інбелкульта. Документы перыяду Беларускай акадэміі навук прадстаўлены біяграфічнымі звесткамі, а таксама тэматычнымі планамі навукова-практычных работ, з якіх вынікае ў тым ліку задума аб стварэнні падручніка па крыніцазнаўстве Беларусі IX–XVIII стст. Найменш добра прадстаўлены перыяд знаходжання У. І. Пічэты ў Ташкенце, за які захаваўся толькі шэраг бухгалтарскіх матэрыялаў, а таксама згадкі дачкі вучонага К. У. Пічэты у аўтабіяграфіі аб тым, што яна пераехала ў названы горад па прычыне эвакуацыі бацькі.

## БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ

1. *Касцюк М. П., Петрыкаў П. Ц., Токараў М. У. [i інш.]* Інстытут Беларускай Культуры. Мінск : Навука і Тэхніка, 1993. 255 с.
2. Санкт-Пецярбургскі філіял Архіва Расійскай акадэміі навук (СПбФ АРАН). Ф. 292. Воп. 2. Спр. 132.
3. *Сыцько К. В.* Інстытут Беларускай культуры і падрыхтоўка да святкавання 400-годдзя беларускага кнігадрукавання (паводле матэрыялаў Цэнтральнага наву-

ковага архіва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі) // Rocznik Centrum Studiów Białoruskich. 2018. Rok 3 Nr. 3. С. 303–313.

4. Цэнтральны навуковы архіў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (ЦНА НАН Беларусі). Ф. 1. Воп. 1. Спр. 52.

5. ЦНА НАН Беларусі. Ф. 1. Воп. 1. Спр. 52а.

6. ЦНА НАН Беларусі. Ф. 1. Воп. 1. Спр. 70.

7. ЦНА НАН Беларусі. Ф. 1. Воп. 1. Спр. 75.

8. ЦНА НАН Беларусі. Ф. 1. Воп. 1. Спр. 77а.

9. ЦНА НАН Беларусі. Ф. 1. Воп. 1. Спр. 83.

10. ЦНА НАН Беларусі. Ф. 1а. Воп. 1. Спр. 18.

11. ЦНА НАН Беларусі. Ф. 2. Воп. 1. Спр. 607.

12. ЦНА НАН Беларусі. Ф. 2. Воп. 1. Спр. 622.

13. ЦНА НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 6.

14. ЦНА НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 8.

15. ЦНА НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 17.

16. ЦНА НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 28.

17. Шишикіна К. Г. Российско-белорусские академические связи в документах Санкт-Петербургского филиала архива РАН // Миллеровские чтения: к 285-летию Архива Российской академии наук : сборник науч. статей по мат. Междунар. конференции, Санкт-Петербург, 23–25 апреля 2013 / отв. ред. И. В. Тункина. СПб. : Нестор-история, 2013. С. 210–215.

## **Тарасенкова Т. И.**

*Государственный архив новейшей истории Смоленской области (г. Смоленск, Российская Федерация)*

### **СОВЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: РУКОВОДИТЕЛИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗА В ПЕРИОД ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ (На примере Смоленского государственного университета 1920–1930-х гг.)<sup>1</sup>**

Роль архивных источников в изучении прошлого велика, и она продолжает постоянно возрастать с введением в оборот новых исторических документов, особенно по истории России XX в.

История образования и науки в Смоленской области в советский период почти не являлась предметом изучения региональных историков

---

<sup>1</sup> Статья подготовлена при поддержке Минобрнауки России, проект № 33. 1419. 2017/ПЧ «Мировая славистика в изучении новой и новейшей истории России и Беларуси: концепты славянского единства и самобытного развития в исторической ретроспективе».

# СОДЕРЖАНИЕ

ПРАДМОВА.....	3
---------------	---

## РАЗДЕЛ I

### В. И. ПИЧЕТА, ЕГО КОЛЛЕГИ, УЧЕНИКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ: ОПЫТ ПРОСОПОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЧТЕНИЯ ИСТОРИИ

<i>Белозорович В. А.</i> Концепция истории Беларуси в трудах В. К. Щербакова.....	5
<i>Веремейчик А. Е.</i> В. И. Пичета как исследователь частной земельной собственности на территории Беларуси .....	9
<i>Гернович Т. Д.</i> Николай Павлович Шкляев – хранитель минских архивов.....	17
<i>Дзянісаў А. У.</i> Уладзімір Пічэта як лідар краязнаўчага руху Савецкай Беларусі ў першай палове 1920-х гг. ....	26
<i>Еришова О. И.</i> Народный комиссар просвещения БССР А. М. Платун как представитель советской номенклатуры .....	36
<i>Кахновіч В. А.</i> Заснавальнік школы фізічнай хімії ў БДУ: прафесар М. М. Паўлючэнка (1909–1975) .....	45
<i>Кодин Е. В.</i> Н. П. Вакар и начало американского послевоенного белорусоведения .....	51
<i>Лойко А. И.</i> Философия идентичности – методологическая основа исследований В. И. Пичеты по истории народов Восточной Европы .....	65
<i>Мелешико Е. И.</i> Михаил и Павел Бобровские: воспитание историка .....	70
<i>Мосейчук Л. И.</i> Национальное многообразие в учебных программах Белорусского государственного университета в 20–30-е гг. XX в. ....	79
<i>Петаченко Г. А.</i> В. И. Пичета в общественно-политических процессах 1920-х гг.....	85
<i>Сыцько К. В.</i> Документы аб дзеянасці У. И. Пічэты ў Інбелкульце і АН БССР (Па матэрыялах фондаў ЦНА НАН Беларусі) .....	89
<i>Тарасенкова Т. И.</i> Советский университет: Руководители и преподаватели вуза в период его становления (На примере Смоленского государственного университета 1920–1930-х гг.).....	95
<i>Темущев С. Н.</i> Проблемы этнического и политического развития домонгольской Руси в представлении В. И. Пичеты.....	102
<i>Хадасевич А. С.</i> Ираида Осиповна Царюк – историк, декан, педагог.....	110
<i>Хорхордина Т. И.</i> Историк и вечность: С. О. Шмидт и историческое архивоведение .....	116
<i>Шимукович С. Ф.</i> от филомата до ректора Императорского университета: М. О. Ковалевский на службе науке и образованию .....	123

<i>Шумейко М. Ф.</i> Проявление коммеморативной функции личных архивных фондов историков в процессе их комплектования и научного использования (На примере документального наследия академика В. И. Пичеты).....	132
<i>Яноўскі А. А.</i> Гісторык У. І. Пічэта ў кантэксце палітычных пертурбацый першай паловы XX стагоддзя.....	145

## РАЗДЕЛ II

### **ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, АРХИВОВЕДЕНИЕ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ**

<i>Беляевский А. М.</i> О деконструктивистской критике как методе источниковедческого изучения архивов .....	157
<i>Болсун Г. А.</i> Детские свидетельства войны .....	168
<i>Бразовская Ю. А.</i> Фонтхиллский Лоанленд на рубеже IX–X вв. ....	171
<i>Бригадина О. В.</i> Мы – другие: Евразийская концепция российской истории ...	177
<i>Бурачонак А. В.</i> Дзелавая актыўнасць насельніцтва Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст. як актуальная проблема айчыннай гісторыяграфіі .....	184
<i>Глебёнек Марцин.</i> Проблема публикации сферистических материалов. На примере многопечатных документов.....	189
<i>Евтухов И. О.</i> Пропавшая грамота: борьба за наследство в англосаксонской Англии X в. ....	211
<i>Ерашэвіч А. У.</i> Арганізацыя і функцыянуванне дзяржаўных фінансаў губерняў Беларусі канца XVIII – першай паловы XIX ст.: сучасная айчынная гісторыяграфія .....	216
<i>Іванова В. С.</i> Лёс падручніка нідэрландскіх архівістаў С. Мюлера, І. Фэйта і Р. Фруіна ў архівазнаўчай гісторыяграфіі XX ст. ....	227
<i>Каханоўскі А. Г.</i> Аграрны крызіс 80-х гг. XIX ст. і трансфармацыйныя змены ў беларускай вёсцы .....	233
<i>Ковяко И. И.</i> Основные подходы в англо-американской историографии к анализу новой восточной политики В. Брандта.....	238
<i>Космач П. Г.</i> Современная англоязычная историография о роли религии в американской революции XVIII в. ....	244
<i>Кухаренко А. А.</i> Историография ипотечного кредитования крестьянского населения белорусских губерний.....	248
<i>Кухарэнка В. М.</i> Фармаванне культу лідар Харвацка сялянскай партні Сцяпана Радзіча і яго рэалізацыя ў межах харвацкай палітыкі памяці .....	254
<i>Ландина Л. В.</i> Соотношение подходов в изучении западноевропейского и российского абсолютизма в российской историографии конца XIX – начала XXI в. ....	258
<i>Ларионов Д. Г.</i> Консервативные участники II Ватиканского собора (историография вопроса) .....	268

<i>Лебедзева I. В.</i> Дзеці ў сацыяльна-эканамічных працэсах на тэрыторыі Беларусі другой паловы XIX – пачатку XX ст.: гістарыяграфія пытання.....	276
<i>Литвиновская Ю. И.</i> События войны 1812 года в документах белорусских архивов .....	283
<i>Михальченко С. И.</i> Письма Ф. В. Тарановского в зарубежных архивах.....	288
<i>Монзуль В. Ю.</i> Современная англоязычная историография о гражданско-правовом статусе итальянских союзников Рима в II–I вв. до н. э. ....	295
<i>Орлова Н. Е.</i> Основные тенденции развития народного образования в Англии в XVI–XVIII вв. ....	301
<i>Раков Д. К.</i> Международный день памяти «Березина»: история, проблемы и перспективы проведения.....	310
<i>Сальков А. П.</i> Болгаро-греческий конфликт в Западной Фракии (1912–1938): историографические интерпретации и объективная реальность .....	316
<i>Самохвалов Д. С.</i> История и психология: сложный путь междисциплинарной интеграции .....	327
<i>Ситкевич Ю. В.</i> Внешнеполитическая деятельность России в конце XV – первой половине XVI в. в изданиях Петербургской Императорской Археографической комиссии.....	333
<i>Талмачова С. А.</i> «Труды съезда непременных членов губернских присутствий» як крыніца вывучэння аграрнай палітыкі самадзяржаўя ў Беларусі ў пачатку XX ст. ....	338
<i>Федосик В. А.</i> Всемирная история по библейской концепции «Четырех царств» в российских хрониках и летописях XV–XVI вв. ....	348
<i>Хоронжичевски Вальдемар, Роза Агнешка.</i> К глобальному сообществу архивистов.....	359
<i>Чикалова И. Р.</i> «Старый порядок» и революция конца XVIII в. во Франции в трудах российских историков рубежа XIX–XX вв. ....	371
<i>Щерба Т. Н.</i> Эволюция социально-правового положения сословной группы почетных граждан в Беларуси (1832–1917 гг.): историография изучения вопроса .....	380
<i>Яблоньска Марлена, Кешковска Божена.</i> Аудиовизуальная документация как источник по истории университета (На примере фонда Архива университета Николая Коперника в Торуне) .....	384
<b>СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ.....</b>	399